

Спецыяльнасць 6-05-0321-01 Журналістыка / Speciality 6-05-0321-01 Journalism

Вучэбная дысцыпліна «Мова сродкаў масавай камунікацыі (беларускамоўныя тэксты)», модуль «Медыялінгвістыка» /  
Academic discipline «The language of mass communication (belarussian-language texts)», module «Media linguistics»

<p>Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны, модуля / Brief summary</p>	<p>Вучэбная дысцыпліна «Мова сродкаў масавай камунікацыі (беларускамоўныя тэксты)» прадугледжвае валоданне нармаванай мовай як важным складнікам журналісцкай дзейнасці, базай для лінгвістычнай арганізацыі літаратурнага твора, што непасрэдным чынам звязана з развіццём і ўдасканаленнем прафесійнага майстэрства. Падрыхтоўка журналісцкіх кадраў з універсітэцкай адукацыяй прадугледжвае фарміраванне маўленчай кампетэнтнасці носьбіта мовы, арыентаванай на літаратурную апрацоўку тэкстаў, вытворчасць іх у адпаведнасці з камунікатыўнай задазненасцю і жанравай спецыфікай.</p>	<p>The academic discipline of «Language of mass communication media» presupposes mastery of standardized language as an important component of journalistic activity, a basis for the linguistic organization of a literary work, which is directly related to the development and improvement of professional skills. The training of university-educated journalistic personnel implies the formation of speech competence of a native speaker focused on the literary processing of texts and their production in accordance with the communicative task and genre specifics.</p>
<p>Фарміруемыя кампетэнцыі / The formed competences</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– праяўляць ініцыятыву і адаптавацца да зменаў у прафесійнай дзейнасці;</li> <li>– ствараць запатрабаваныя грамадствам і індустрыяй медыятэксты ў адпаведнасці з нормамаі беларускай, рускай і замежнай моў.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– show initiative and adapt to changes in professional activities;</li> <li>– create media texts demanded by the society and industry in accordance with the norms of Belarusian, Russian and foreign languages.</li> </ul>

<p>Вынікі навучання (ведаць, умець, валодаць) / Learning outcomes (know, can, be able)</p>	<p>У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен</p> <p><b>ведаць:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ў сродках масавай камунікацыі;</li> <li>– базавыя звесткі пра непарыўную сувязь паміж моўнымі заканамернасцямі і захаваннем імператыўных / дыспазітыўных норм фанетыкі, арфаграфіі, арфаэпіі, граматыкі, стылістыкі;</li> <li>– функцыянальна-стылістычныя разнавіднасці сучаснай літаратурнай мовы, стылістычныя нормы і асаблівасці стварэння тэкстаў розных жанраў;</li> <li>– метады і прыёмы лінгвістычнага (фанетычнага, лексічнага, марфалагічнага, стылістычнага) аналізу з мэтай выяўлення асноўных тэкстаўтваральных фактараў пабудовы журналісцкага і PR-тэкстаў.</li> </ul> <p><b>умець:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дыферэнцыраваць лексіка-граматычныя асаблівасці пабудовы тэкстаў СМК з мэтай вызначэння іх характарыстыкі з пазіцыі нарматыўнасці выкарыстання;</li> <li>– вылучаць дывергентнасць і канвергентнасць беларускай і рускай</li> </ul>	<p>As a result of studying the discipline the student should</p> <p><b>know:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– peculiarities of Belarusian language functioning in mass communication media; basic information about the inseparable connection between linguistic regularities and compliance with imperative/dispositive norms of phonetics, spelling, orthography, orthoepy, grammar, stylistics;</li> <li>– functional and stylistic varieties of the modern literary language, stylistic norms and peculiarities of creating texts of different genres;</li> <li>– methods and techniques of linguistic (phonetic, lexical, morphological, stylistic) analysis in order to identify the main text-forming factors in the construction of journalistic and PR-texts.</li> </ul> <p><b>be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– differentiate lexico-grammatical peculiarities of the construction of SMC texts in order to determine their characterization from the standpoint of normative usage;</li> <li>– distinguish divergent and convergent Belarusian and Russian languages, be able to compare and characterize them typologically;</li> <li>– correctly explain the semantic content and stylistic information contained in lexical</li> </ul>
--	--	--

	<p>моў, умець супастаўляць іх і даваць ім тыпалагічную характарыстыку;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правільна тлумачыць семантычны змест і стылістычную інфармацыю, заключаную ў лексічных і граматычных адзінках, марфалагічных формах;</li> <li>– ствараць разнажанравыя публіцыстычныя тэксты і аналізаваць іх з гледжання лінгвастылістычнай арганізацыі;</li> </ul> <p><b>валодаць:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– метадыкай лінгвістычнага аналізу разнажанравых тэкстаў СМК;</li> <li>– спосабамі і прыёмамі вызначэння моўных адзінак ў медыятэкстах СМК і навыкамі іх замены;</li> <li>– навыкамі ў сферы прафесійнай дзейнасці па лінгвастылістычнай арганізацыі журналістскіх тэкстаў.</li> </ul> <p>У рамках адукацыйнага працэсу па дадзенай вучэбнай дысцыпліне студэнт павінен набыць не толькі тэарэтычныя і практычныя веды, уменні і навыкі па спецыяльнасці, але і развіць свой каштоўнасна-асобасны, духоўны патэнцыял, сфарміраваць якасці патрыёта і грамадзяніна, гатовага да актыўнага ўдзелу ў эканамічнай, вытворчай, сацыяльна-культурнага і грамадскага жыцця краіны.</p>	<p>and grammatical units and morphological forms;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– create multi-genre journalistic texts and analyze them from the point of view of linguistic and stylistic organization;</li> </ul> <p><b>have skills in:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– methodology of linguistic analysis of multi-genre media texts;</li> <li>– methods and techniques of identifying linguistic units in media texts and skills of their replacement;</li> <li>– skills in the sphere of professional activity in the linguistic and stylistic organization of journalistic texts.</li> </ul> <p>As part of the educational process in this discipline, students should acquire not only theoretical and practical knowledge, skills and abilities in their specialty, but also develop their value-personal and spiritual potential, form the qualities of a patriot and citizen, ready to actively participate in the economic, industrial, socio-cultural and public life of the country.</p>
--	---	--

Семестр вывучэння вучэбнай дысцыпліны, модуля / Semester of study	2, 3	2, 3
Прэрэквізіты / Prerequisites	Беларуская мова (прафесійная лексіка)	The belarussian language (professional vocabulary)
Працаёмкасць ў заліковых адзінках (крэдытах) / Credit units	4,5	4,5
Колькасць аўдыторных гадзін і гадзін самастойнай работы / Academic hour of students' class work, hours of self-directed learning	2 семестр – 68 /48 3 семестр – 36 / 27	2nd semester – 68 /48 3rd semester – 36 / 27
Патрабаванні і формы бягучай і прамежкавай атэстацыі / Requirements and forms of current and interim certification	рэферат, дыктант, дыскусія, тэст, кантрольная работа / экзамен	essay, dictation, discussion, test, test paper / exam